

## Дождж у Пенсільваніі

Пустэча ў сэрцы, дождж няўпінны,  
Да Бога ўсхліпвае душа:  
«Навошта Ты мяне пакінуў?..»  
Мая нядзельная Імша —

Малітва Небу ў горным лесе,  
У чыстай велічы азёр,  
А злыдзень нейкі ў думкі лезе,  
Крадзе спакой, красу з іх здзёр...

Прачнуся ў страшнай адзіноце:  
Няма тут больш са мной Хрыста,  
Няма больш думак у палёце...  
А дожджык ліцца перастаў,

А веліч дрэў тутэйшых сведчыць  
Пра Творцу і Яго Любоў  
І мне маю маркоту лечыць,  
Вяртае Бога ў сэрца зноў...

Прачнулiся і ўсталі дзеці,  
Іх позіркi і галасы  
Спяшалiся мяне прывеціць,  
І я адчула: Божы Сын

Вярнуўся! Але не дакорам —  
Любоў пустэчу заняла,  
Ў свае схаваўся злыдзень норы,  
А я ў свой новы дзень пайшла.

13 жніўня 2019 г., Пенсільванія

## Маладнякоўцам

Валерыю Маракову і ўсім пісьменнікам,  
расстраляным у Курапатах  
29 кастрычніка 1937 года.

Былі вы ўзнёсла-маладымі,  
Спаткаўшы бурных дзён напор,  
І летуценьмі залатымі  
Свой высцілалі шлях да зор,

Пялёсткі сэрц купалі ў росах,  
Вясне й каханню гралі гімн  
І сны на залатых пакосах  
Дарылі любым вы сваім,

Жылі вяршынямі жаданняў<sup>1</sup>,  
А прамяністасць ззяла звыш,  
Была вам творчасць — сонцараннем,  
І ценом — курапацкі Крыж.

Была Айчына ў вольных марах  
Краінай спраўджаных надзей,  
Ды браў на ледзяных гітарах<sup>2</sup>  
Акорды вецер-сцюдзявей.

І смутак сеяўся лістотай,  
На летуценні клаўся ён,  
І ачапляў калючым дротам  
Краіну новы гегемон.

Але ў начы і ў завірусе  
Дух Божы веру памнажаў  
Ва ўваскрашэнне Беларусі  
З-пад курапацкага Крыжа...

14 сакавіка — 29 кастрычніка 2019 г.

## На шляху з пустэльні

Выведзі народ сляпы, хоць у яго ёсць вочы,  
і глухі, хоць у яго ёсць вушы (Іс 43, 8).

Ты, Божа, даў сябе пазнаць як Тройцу,  
Спаслаўшы ў Сыне Дух і супакой...  
Прабач у кожным з нас свайго забойцу  
З каменным сэрцам, чэрстваю душой!  
Прабач нам гнеў, бясконцую сваюлю,  
Што прывяла ў егіпецкі палон,  
Ты даў нам цуд малітвы ў роднай мове,  
А мы чужынскай мове б'ем паклон.  
Ты запавет з народам абумовіў,  
Каб кожны годна і паважна жыў!  
Прабач, што здрадзілі Тваёй Любаві  
І кланяемся ідалам чужым,  
Ды на нядолю вечна наракаем,  
І смага нас пустэльная пячэ,  
А Ты вядзеш туды нас небакраем,  
Дзе малако і мёд ракой цячэ,  
Бо любіш нас і на шляху з пустэльні  
Падтрымліваеш млявую хаду,  
Нядбайных вучняў у Тваёй вучэльні  
Да годных клічаш спраў і ўзнёслых дум.  
Ты нас вядзеш, даеш свабоды знакі,  
Развейваеш спакуслівы смурод,  
Даеш пазнаць, што мы не небаракі,  
Што мы — народ! Твой, Божа, мы народ!

19 снежня 2019 г.

<sup>1</sup> «Пялёсткі» (1926), «На залатым пакосе» (1927), «Вяршыні жаданняў» (1930) — назвы зборнікаў вершаў Валерыя Маракова.

<sup>2</sup> «На ледзяных гітарах» — паэтычны вобраз у лірыцы Тодара Кляшторнага 1920-х гадоў.